

ПАЛАЖЭННЕ

аб агульнакаледжным конкурсе
чытальнікаў беларускай паэзіі
“Мой родны кут...”

ГЛАВА 1 АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1. Конкурс чытальнікаў беларускай паэзіі сярод навучэнцаў прысвечаны Году гістарычнай памяці (далей - Конкурс), праводзіцца з мэтай павышэння духоўнай культуры, патрыятычнага выхавання, а таксама моўнага развіцця і фарміравання цікавасці да творчасці беларускіх паэтаў, мастацкага слова, развіцця умення адчуваць прыгажосць і выразнасць паэтычнага слова.

2. Задачы конкурса:

садзейнічаць раскрыццю творчага патэнцыяла ўдзельнікаў, фарміраваць цікавасць да беларускай літаратуры;

выявіць лепшых чытальнікаў сярод навучэнцаў, прадставіць магчымасці для самарэалізацыі;

выхоўваць пачуцце патрыятызму, літаратурны і мастацкі густ, культуру чытання.

3. Змест конкурсных твораў прадугледжвае выкананне твораў беларускіх аўтараў аб Радзіме, Вялікай Айчыннай вайне, на тэму родных мясцін, спадчыны, любові да бацькоў.

ГЛАВА 2 УДЗЕЛЬНІКІ, АРГКАМІТЭТ (ЖУРЫ) КОНКУРСА

4. У Конкурсе прымаюць удзел навучэнцы 1-2 курсаў УА “Гродзенскі дзяржаўны каледж мастацтваў”.

5. Аргкамітэт (журы) Конкурса:

Жураўская А.Г., намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце – старшыня журы;

першы сакратар Ленінскага РК ГА “БРСМ”;

Касторных Н.В., старшыня ЦК рэжысуры і сацыяльна-культурнай і дасугавай дзейнасці;

Шыплюк А.І., выкладчык ЦК рэжысуры і сацыяльна-культурнай і дасугавай дзейнасці, адказны за работу аб’яднання “Школа маладога журналіста”;

Лебедзева М.І., выкладчык цк агульнаадукацыйных прадметаў;

Бяроева Ю.А., выкладчык, старшыня прафкама навучэнцаў;

Янукевіч Я.Ю., выкладчык, сакратар п/а АА “БРСМ”.

ГЛАВА 3 ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСА

6. Заяўкі на ўдзел у Конкурсе падаюцца з 05.12.2022 да 09.12.2022.
7. Конкурс адбудзецца 13.12.2022 ў 12.45 у 317 класе.
8. Ад вучэбнай групы 1-2 курсаў падаецца 1-3 заяўкі на ўдзел у Конкурсе.
9. Заяўкі на ўдзел у Конкурсе прадстаўляюцца ў аркамітэт (журы) (106 кабінет): прозвішча, імя ўдзельніка, вучэбная група, назва твора, аўтар.
10. Творы павінны адпавядаць тэме Конкурса, выкананне можа адбывацца на рускай і беларускай мовах.
11. Конкурс прадугледжвае наступныя намінацыі:
 - “Лепшы чытальнік вершаў” (1,2,3 месцы ў намінацыі);
 - “За шчырасць выканання”;
 - “Самае эмацыянальнае выкананне”;
 - “Аўтарскі твор”.

ГЛАВА 4 ПАТРАБАВАННІ І КРЫТЭРЫІ АДЗНАК

12. Узровень выканання паэтычнага твора ацэньваецца па 5-ці бальнай шкале па наступных крытэрыях:
 - адпавяданне твора тэматыке конкурса;
 - веданне тэкста твора, яго асэнсаванне;
 - інтанацыйная выразнасць (мелодыка, тэмп, рытм, тэмбр, лагічны націск);
 - выкарыстанне знешніх выразных сродкаў (міміка, жэсты і г.д.);
 - сцэнічная культура (касцюм, творчы пакой, упэўненасць);
13. Пераможца кожнай намінацыі выбіраецца па набранай суме балаў удзельніка.

ГЛАВА 5 ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ

14. Журы конкурса вызначае 1,2,3 месца ў намінацыі “Лепшы чытальнік вершаў”.
15. У намінацыях “За шчырасць выканання”, “Самае эмацыянальнае выкананне”, “Аўтарскі твор” вызначаецца па аднаму пераможцу.
16. Пераможцы Конкурса ўзнагароджваюцца граматамі і каштоўнымі падарункамі (за кошт пазабюджэтных сродкаў ГК ГА “БРСМ”).
17. Усе астатнія ўдзельнікі атрымоўваюць удзячныя лісты.
18. Пераможцы Конкурса атрымоўваюць грашовыя ўзнагароды ў памеры, вызначаным прафкамам навучэнцаў.